

# ІНФАРМАЦЫЙНАЕ ПАВЕДАМЛЕННЕ

АБ ПЛЕНУМЕ ЦЭНТРАЛЬНАГА КАМІТЭТА  
КАМУНІСТЫЧНАI ПАРТЫI САВЕЦКАГА САЮЗА

16 снежня 1974 года адбыўся чарговы Пленум Цэнтральнага Камітэта КПСС.

Пленум заслуҳаі даклады намесніка Старшыні Савета Міністэрства СССР, старшыні Дзяржплана СССР тав. Байбакова М. К. «Аб Дзяржаўным плане развіція народнай гаспадаркі СССР на 1975 год» і міністра фінансаў СССР тав. Гарбузана В. Ф. «Аб Дзяржаўным бюджетаціі СССР на 1975 год».

У заключэнні на Пленуме выступіў з вялікай прамовай Генеральны сакратар ЦК КПСС тав. Брэжнёў Л. І.

Пленум ЦК КПСС прыняў па гэтых пытаннях адпаведную Пастанову.

На гэтым Пленуме ЦК КПСС закончыў сваю работу.

## Сесія Вярхоўнага Савета СССР

З дзелавымі, конкретнымі пра-  
панавамі, накіраванымі па пас-  
пяхавое выкананне рашэнняў

снежанскага Пленума ЦК  
КПСС, сабраліся 18 снежня ў

Вялікім Крамлёўскім палаца пас-

ланцы шматнацыянальнага са-  
вецтва народу — дэпутаты

Вярхоўнага Савета СССР. Тут  
пачала работу другая сесія Вяр-  
хоўнага Савета СССР дзеяніяга склікания.

Дэпутаты аднаголосна зацвер-  
дзілі парадак дні сесіі:

1. Аб выбранні намесніка  
Старшыні Праздынума Вярхоў-  
нага Савета СССР ад Латвий-  
скай ССР.

2. Аб Дзяржаўным плане раз-  
віція народнай гаспадаркі СССР  
на 1975 год.

3. Аб Дзяржаўным бюджета-  
ціі СССР на 1975 год і аб выканан-

іі Дзяржаўнага бюджета СССР за 1973 год.

4. Аб зацвірдженіі Указаў  
Праздынума Вярхоўнага Савета СССР.

На другому пункце парадку дні з дакладам «Аб Дзяржаўным плане развіція народнай гаспадаркі СССР на 1975 год» выступіў намеснік Старшыні Савета Міністэрства СССР, старшыні Дзяржплана СССР тав. М. К. Байбакоў.

На трэцім пункце парадку дні з дакладам «Аб Дзяржаўным бюджетаціі СССР на 1975 год і аб выкананні Дзяржаўнага бюджета СССР за 1973 год» зрабіў міністр фінансаў СССР дэпутат В. Ф. Гарбузан.

Учора другая сесія Вярхоўнага Савета СССР дзеяніяга склікания працягвала сваю рабо-

## ЛЕКЦЫI ДЛЯ САКРАТАРОЎ ПАРТАРГАНІЗАЦЫЙ

У раёнах вобласці праходзяць шматдэйныя семінары сакратараў пярвічных партыйных арганізацый, на якіх разглядаюцца актуальныя пытанні далейшага ўдасканалення партыйнай работы. Перад ваканкі камуністычнай разрыхленіі разам з партыйнымі і савецкімі кіруючымі работнікамі виступаюць вучоныя Гомеля.

Так, на семінарах у Светлагорску, Рэчыцы, Рагачове і Добрушы з лেкцыяй «Ленінскі арганізацыйны прынцып партыйнага будаўніцтва і іх творчэве развіціе КПСС на сучасным этапе» выступіў дацент кафедры гісторыі КПСС і навуковага камунізму нашага ўніверсітэта Я. А. Семяնчук.

## ДА ЗІМОВАЙ СЕСІI—15 ДЗЁН



На здымку: грамадская камісія праводзіць «студэнцкі экзамен» з першакурснікамі.

Фота М. Даўгіх, студэнта 3-га курса эканамічнага факультэта.

## ПРАВЕРЫЛІ ГАТОЎНАСЦЬ ПЕРШАКУРСНІКАЎ

На першым курсе аддзялення механізаціі апрацоўкі эканамічнай інфармацыі нашага факультэта праведзея паярайдны экзамен па вышэйшай матэматыцы. Ініціяту атага мерапрыемства — старшыня вучебна-выхаваўчай камісіі Кация Сямкоўская. Яна па-сапраўднаму за-  
кланочана — прадастачай зімовай сесіі. А паколькі вышэйшая матэматыка з'яўляецца для першакурснікаў байды, самым цікавым працэметам, дык гэты курс наўкі і ўзяты под асаўлівіць кантроль. У мэтах лепшай падрыхтоўкі да экзамена па іх і была праведзена «генеральная разгатоўка».

Са студэнтамі курса 0-32 і 0-31 тэрмінова сфарміравалі грамадскую прымэнуючую камісію. Даўялося прышоміцца і тэорыю, і задачы, склаці канцэртавыя билеты. Штыра кожуну, падрыхтавацца да экзамена было цяжка. У першы дзень мы хваліваліся не менш, чым самі першакурснікі.

Узінка пытанне: ці патрэбна гэтая справа? Маўляў, усё пакажа сесія. Але ўжо ціпер можна сказаць, калі група 0-12 у астатнім пе-  
рыйдзе падрыхтоўкі не прыкладзе намаганніў для лепшага засячэння курса вышэйшай матэ-  
матыкі, дык яе вынікі на сесіі могуць аказацца значна горшымі, чым груп 0-11 і 0-13. Варта адзначыць, што аббедзве гэтыя групы зрабілі на прыёмную камісію прыемнае ўражанне.

Калі вынікі сесіі апраўдаюць усе намаганні, прыкладзены да грамадскага экзамена, дык аб «студэнцкіх экзаменах» варта гаварыць спур'ёні.

Л. БАГДАНАВА,  
старшыня грамадской прымэнуючай камісіі  
еканамічнага факультэта,  
студэнтка групы 0-32.

## НА ВУЧОНЫМ САВЕЦЕ

Учора адбылося чаргове пасяджэнне Вучонага савета ўніверсітэта. Першым на пасяджэнні стала пытанне «Аб стаўне і мерах далейшага ўдасканалення вучэбна-выхаваўчай работы на завочным факультэце», па якому заслуханы і амбэркаваны да-  
клад прарэктара па за-  
вочнаму навучанню дацэнта А. І. Балтой-  
скага. Як у дакладзе, членам на пасяджэнні быў выступленія членам на пасяджэнні  
тэма момантамі ў падрыхтоў-  
той спецыялістамі ўспыхнула адрыву ад вытворч-  
асці, адзначаліся на-  
ўзяціні недаходы і пущ-  
шчні, якія злічваюць-  
ся ўзвядчыні заўчанай

формы

Прынятая  
на пасяджэнні

навучання

на пасяджэнні  
заканальванне  
зачыненага працэсу з  
законных факультэце.

Парэктар па наву-  
ковай работе прафесар  
М. В. Навучыцель да-  
ложыў на пасяджэнні  
Вучонага савета аб  
расправацьні тэмамі

тычным плане навуко-  
ва-даследчых работ на  
1975 год, які бы ад-  
наголосна зацвердзі-  
ла.

Зацверджаны такса-  
ма перспектыўны комп-  
лексыні план па выв-  
учанні прыродных рэ-  
сурсаў, эканомікі і  
культуры беларускага  
Палесся.

## У ЦЭНТРЫ УВАГІ

На пасяджэннях вучэбна-выхаваўчай камісіі нашага факультэта ў цэнтры ўвагі ціпер стало пытанне быту гляцічных паспехавасці студэнтаў і наведзванні ім лекцыйных і практичных заняткаў. Так, на апошнім пасяджэнні, якое адбылося 11 снежня, была заслухана інфармація адказнага ў ВВК за ўлік паспехавасці т. Вайчянкова. Разгледзелі таксама шэрэг спраў студэнтаў, якія маюць нездавальняючыя азданкі па быту гляцічных паспехавасці.


У апошні час асаўлівіць ўзмоц-  
нены кантроль за наведзваннім заняткаў. Да прагульшчыкаў прымаюцца строгі меры адміністрацыйнага і камісійнага пыткання.

Мы стварылі Савет выдатні-  
каў, які ўзначальвае студэнт-  
тээзія курса, член ВВК М. Іо-  
фе. Член лепшых студэнтаў  
трэціх - чацвёртых курсаў на-  
радоўца на дапамогу пер-  
шакурснікам, для якіх аргані-

зуощца ўсемагчымыя кансуль-  
таты.

Наша камісія робіць усё ма-  
гчымае, каб кожны студэнт фак-  
ультэта грунтоўна падрыхта-  
ваўся да прадстачай зімовай  
сесіі і вытрымай яе паспехова.

І. КУЦАКОУ,  
старшыня ВВК фізічнага  
факультэта.



На здымку: Тадцяна ГОРМАШ праводзіц заняткі па матэматыцы аналізу з першакурснікамі падзілнай групы.

Фота А. Рудчанкі,







Сёня мы прадастаўляем слова ўжо видомому на ўніверсітэце аўтару Аляксандру Дубровскаму, які з'яўляецца актыўным членам літаратурных аб'яднанняў «Крыніца» пры кафедры беларускай літаратуры і «Руны» пры рэдакцыі газеты «Гомельская праўда».

Пасля службы ў радах Савецкай Арміі Аляксандру паставіў на падрыхтоўчай аддзялении ГДУ і зараз ужо вучыцца на пятых курсе гісторыка-філалагічнага факультэта. Верши пачаў пісаць на школьніх гады, друкаваўся ў раённых газетах, на староніках «Гомельскай праўды», «Сельскіх газет», «Знамени юности» і іншых выданнях.

## МАЛАДОЙ ВЯСКОВАЙ НАСТАЎНІЦЫ

Адолеў сачыненне ўесь клас,  
А маладой настаўніцы не спіца...  
«Мне хочацца падобнай быць на вас!» —  
У сыштку напісала вучыніца.  
А ты ж у школу ходзіш наташчак,  
Не паспяшаешь снедаць за прычоскі —  
Не з'явішся ж на вечы абыяк,  
Калі ўслед цікве уся веска.

На ўроку адчуваецца ямчай,  
Хаця і тут ўсе нікі разглядаюць  
І трывцаць пар пранізлівых бачэй  
У цябе па фундымэнтам прымываюць.  
Адолеў сачыненне ўесь клас,  
А маладой настаўніцы не спіца...  
«Мне хочацца падобнай быць на вас!» —  
У сыштку напісала вучыніца.

## ПРА ЗЛЕЙШАЕ ЗЛО НА ЗЯМЛІ

Абыякасць і бяздушина,  
Як дзве стрыечныя састры  
Любы пары высокі тушаць,  
Сумленне паліць на кастры.  
Іх вусны ўсмешкай скалкіхнуцца,  
Калі хто-небудзь незнарок  
На лёдзе мусіць паслізнуцца  
І ўпаў, зрабіўшы кволі крок.  
Галовы ўзняўшы аж да неба

Падэшвай чорнало, як брук,  
Яны раздаваць бохан хлеба.  
Што незнарок ўпісці хлапчук.  
Схаваюць вочы палахіва.  
У цэнь фарбованых павек,  
Калі дзёніца дотыкаўшы аблас.  
Яны ўжо ні ў што не вераць.  
І космас іме — адкрыццё.  
Ім дай ў кішнюю сто паперак —  
І шчасця хопіць на жыццё.

Ды ў засені разложыстых кляноў  
Зняцаку зазвініца дзяячоў смех...  
І слова: «Ты спяшаеся  
дамоў,  
А спаць такою ноччу  
проста грэх!»  
І лёгкі падзелуць, і «пусці!».  
І бразніць веснікі —  
ратунак ад бяды...  
Ну, як паэтам ў вёсцы  
не расці  
І як не быць заўсёды  
маладым!

## АРЫЕНЦІР — НА НОВЫЯ ПЕРАМОГІ

Справаздачы і выбары ў яўлююцца нам як афіцыйная кампания. Спартыўны ж клуб напашаў ўніверсітэта імкненца надаваць ім вялікую ўрачыстасць, сапраўдную чвяточнасць.

Так было па традыцыі і на сёлетнікі справаздачна-выбарнай канферэнцыі. А дасліжніх фізкультурнай арганізацыі ўніверсітэта можна было даведацца са стендам, дыярам і г. д. А пра тое, як завеўвалися перамогі студэнтамі-спартсменамі, падрабізны гаварылы старшыня спортклуба В. І. Селіванаў і выступіўшы ў спрэчках.

Варта адзначыць, што гэта канферэнцыя была асобнай. Падвойдзіліся вынікі работы не толькі зі справаздачнымі два гады, а і з чацвёртым, вызначальны год падзігодкі, на які спортклуб ГДУ прыняў павышаны сацыяльныя і абавязковыя цэльствы і заклікаў усе спартыўныя клубы вышэйшых навучальных установ рэспублікі ўзяць з яго прыклад.

Намечаныя рубяжы дасягнены. З пачуццём задавальнення дакладальнікі называюць многія лічбы. Сёлета ва ўніверсітэце падрыхтавана сем майстроў спорту СССР, 20 кандыдатаў у майстры, 93 першаразраднікі і 1160 спартсменаў масавых разрадаў. Гэта значыць больш планавага задання. Цяпер кожны другі студэнт ўніверсітэта з'яўляецца спартсменам-разраднікам.

З трывуны канферэнцыі былі называемыя прозівічныя многіх видучых спартсменаў ГДУ, якія пасплюхаўшы на спаборніцтвах самага высокага рангу. Сярод тых, хто і зараз працягвае вучобу ва ўніверсітэце — Уладзімір Якутовіч, Станіслаў Башынскі, Надзея Болатава, Віктар Варабеў, Таццяна Ісаенка і многія іншыя.

## ВОСТРЫ СІГНАЛ

Паважаная рэдакцыя!  
Пішуць вам студэнты факультэта фізічнага выхавання, якіх жывуць на другім паверсе Інтэрната № 1.

Справа ў тым, што вось на працы чатырох месяцаў навучальнага года ў нашым Інтэрнате не працуе душ. І што сае мае крыйдае, на ўсе пытанні па гэтай тэмзе даюцца абыянні, а душ та і не працуе.

Не лепш у нас і з туалетамі. Часта ў іх можна прабрацца толькі... на лодыгі, або ў паліўнічых ботах, бо іх іншы раз заўсёды так, што вада выхадзіць як на калідор.

Студэнты факультэта фізічнага выхавання — ўсяго

30 подпісай.

АД РЭДАЦКІІ: Сігнал жы-

на здымку: старшыня спортклуба В. І. СЕЛІВАНАУ уручает ўзнагароду кандыдату ў майстры спорту СССР па лёгкай атлетыцы студэнту факультэта фізывахавання Станіславу БАШИНСКАМУ.



ЦЕШАЦЬ АБЯЦАННЯМІ

хароў інтэрната № 1 сапраўды трыўся. Нельга з цярпімасцю адносіцца да такіх фактав, калі кіруючыя работнікі кідаюць слова на ведар. Міктым, прапэктар па адміністрацыйна-гаспадарчай работе тав. Конухаў яшча ў кастрычніку на справаздачна-выбарным партынікіх сходзе камуністы АГЧ запішаны, што прыме ўсе меры, каб у бліжэйшыя дні выправіць недаходы, абы якіх паведамляюць студэнты. А атрымліваецца та, што дні цягнуцца месцяцамі.

Ці не хопіц цешыць абыцаннямі?

час размовы, кашлю, чыхання, хворы гравіпам павінен прыкрываць рот інос хусцікай або рушніком.

Асобы, якія даглядаюць хворага, павінны націсці марлевыя павязкі ў 4—6 віткоў, закрываючы ноз і рот. Пасля жывежання маску адпраставаць гарачым прасам.

Для неўспыннага грыпу шырокія праводзізца сирод на сельніцтва прафілактычны прывікі. Супрацьгрызовая вакынна дарослае з уводзіцца ў нос, дззеням — праз рот. Неўспірмальнасць да грыпу выпрацоўваецца праз 10—15 дзен пасля прывікі.

У час эпідэміі рэкамендуєща змазванне слізістай носа (2—3 разы ў суткі) аксалінавай мазью, прымаванне носа наступным растворам: па адной чайнай лыжцы харчовай соды і глицырну на шклянку рыхтаванай вады. Прывінанне рабіць 2—3 разы ў суткі.

Для прафілактычных мэт важную ролю адыгрывае фізічнае выхаванне, загатоўка арганізму ад прастудных захворванняў.

В. ЛІЗУНОВА,  
кандыдат медыцынскіх наукаў.

Рэдактар Ул. БАЛОГА.

Заказ 7799

## НАШ МЕДЫЦЫНСКІ ЛЕКТОРЫЙ

Грып выклікаеца вірусам не-калькіх тыпуў. Крыніцай інфекцыі з'яўляецца толькі хворы чалавек. Асабліва заразны хворыя грипом у першыніх дніх суткі хваробы. Вірус грипу не ўстойлівы ў ака-люзічных асроддзі. Пад уздзеяннем прымых сонечных праменіяў высокай тэмпературы, дзінфекціі, сродкаў ён гіпе пра 20—30 мінут, а пры кізячині — пра 5 мінуту. Даўга захвоўваеца віrus у дрізах праветрываемых, цемных сухіх паміжкініах, на бытавых прадметах: посудзе, рушніках, на-савых хусціках і г. д.

Захворванне пачынаецца праз дзень-два з моманта заражэння. Грып пачынаецца востра. Спачатку прымоючыя дрыжкі, затым хутка павышаецца тэмпература да 38—39 градусаў і больш, нагор-шаеца агульны стан, з'яўляецца галаўны бол, асабліва ў вобласці лба, праяўляеца слабасць, бол у суставах, мышах, горле. Пры-кметы захворвання — таксама галаўнікружэньне, шум у вусах, сухасць і «драпаючыя» бол у горле. Хутка ўзікаеасьце віруса ў вакавых яблыках пры адварождзенні іх у бакі, павялічыцца з'ява каніонктыўці.

Грып наядка праходзіць атыпична, без выражаных сімптомаў, калі хворы не клацдае ў ложак. Эта форма вельмі садзейнічай распаўсюджванню інфекцыі.

Найбольш падвяргаюцца і цяж-ка персанасць грыплюдзі разумо-вага і фізічнага ператамлення, з прастуднымі захворваннямі, аслаб-лінія, а таксама пажылога ўзро-сту і дзея.

АЗ 02704 «Гомельскі ўніверсітэт» — орган парткома, ректората, комітета ЛКСМБ, профкома месткома Гомельскага фабрыка «Палесдрук». Дзяржкамітэта Савета Міністраў БССР па спраўах выдаецаўства.